

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) БССР

№ 121 (6097) 29 мая 1938 г., нядзеля ЦАНА 10 КАП.

ДАВЕРАННЯ АСОБЫ

Ордэнаносная Беларусь ідзе да выбараў у свой сацыялістычны парламент як адна з адзінацяткі квітнеючых, свабодных і роўнапраўных рэспублік вялікага Савецкага Саюза.

Бязмежна радасць і лікаванне беларускага народа! Лікуе народ, які на гэты момант у слабе цяжкіх і душных рабства, нацыянальнага прыгнёчэння і сацыялістычнага эксплуатацыі. Лікуе народ, які пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, пры дапамозе рускага рабочага класа з'ясаў сваю родную зямлю ад германскіх і польскіх акупантаў, ад белавардзійскай контррэвалюцыі, і наваўсёды стаў поўным гаспадаром сваёй краіны. Лікуе народ, якому геніяльным правядзеньнем працоўнага чалавечтва Леніна і Сталіна далі сваю дзяржаўнасць, вывелі на светлы прамяністы шлях свабоднага развіцця і росквіту. Лікуе народ, які ў брацкай дружбе з усімі народамі несаляннай краіны жыве пад ярэм саціам Сталінскай Канстытуцыі і пад неперарывным сцягам Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна ўваўнена і дасяхова будзе велічым будынак камунізма.

Гэта ўсенародная радасць і лікаванне знаходзяць сваё выдатнае адлюстраванне ў велізарным палітычным удзеле і энтузіязме, з якім працоўныя БССР сустрэлі вестку аб згодзе вялікага Сталіна і яго баявых саратнікаў таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варашылава, Л. М. Кагановіча, М. І. Калініна, Н. І. Ежова, А. І. Мікіяна, А. А. Андрэева, А. А. Жданова балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. У гарадах і вёсках — на заводах, фабрыках, ва ўстановах, у калгасах, саўгасах, чырвонаармейскіх частках, пагранатралах — ва ўсіх кутках рэспублікі адбываюцца шматлюдныя мітынгі і сходкі, прысвечаныя гэтай гістарычнай падзеі ў жыцці беларускага народа.

У палкіх, працудзеных прамовах рабочыя, інжынеры, тэхнікі, служачыя, байцы, камандзіры і палітработнікі: Чырвонай Арміі, гераічныя пагранічнікі славяць першага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, таго, каго беларускі народ абавязвае сваёй свабодой, сваёй дзяржаўнасцю, сваім шчаслівым і радасным жыццём — вялікага маршала камунізма, любімага і роднага Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. Імя Сталіна, імя яго бліжэйшых саратнікаў, любімых кіраўнікоў партыі і ўрада ў гэты дзень і радасцю і гордасцю называюць сотні і тысячы працоўных, выступаючых на перадвыбарчых сходках, з радасцю і гордасцю патрабуюць дзесяткі і сотні тысяч выбаршчыкаў, для якіх гэты імя — самы бліжэй, самая дарэгія, самая любімая.

Выбарчая кампанія ўступіла ў новы, рашучы этап. Гэтымі днямі закончылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, вылучаных працоўнымі на перадвыбарчых сходках і на акруговых перадвыбарчых нарадах. Пачалася з'яўшэнне за зарэгістраваных кандыдатаў. Гэта — лепшыя з лепшых людзей Савецкай Беларусі, палкі патрыёты сацыялістычнай радзімы. Гэта — верныя сыны і дачкі беларускага народа, бязмежна адданнае справе партыі Леніна — Сталіна. Вось чаму ўсе кандыдаты ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны з таёй выключнай аднадушнасцю. Перадвыбарчыя сходкі вылілі ў магутную лямантэрацыю іспітанасці сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, у лямантэрацыю бязмежнай адданасці і дзяржаўнага народа да большэвіцкай партыі і гарачай любові да вялікага і мудрага Сталіна.

Аптычна за вылучаных кандыдатаў — важнейшая палітычная задача. На акруговых перадвыбарчых нарадах выбраны давераныя асобы, якім даручана шырокім разгортваннем большэвіцкай агітацыі на выбарчых участках забяспечыць выбранне вылучаных кандыда-

таў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Ганаровыя і адданнае заветы ўкладваюцца на давераную асобу. Няма больш шага гонару, чым несці крывое большэвіцкае слова ў масы выбаршчыкаў, няма больш удзячнай і важнай работы, чым ідэяна-палітычнае выхаванне іх. Таварыш Молатаў у сваёй прамове на першай ўсенароднай нарадзе работнікаў вышэйшай школы вельмі ярка ахарактарызаваў велізарнае значэнне ідэяна-палітычнага выхавання мас:

«Чаму мы, большэвікі, надаем такое вялікае значэнне ідэяна-палітычнаму выхаванню? Чаму? Таму, што размах нашай справы, размах справы сацыялізма патрабуе гэтага. Размах нашай справы настолькі вялікі, правядзімая савецкай уладай перабудова жыцця ўносіць такія карэнныя змены, што ў нашых умовах нельга замыкацца толькі ў штодзённых справах і бягучых патрабах, а неабходна сядомна адносіцца да генеральнага шляху нашага развіцця, да гістарычных падзей, у дзельнікі якіх мы з'яўляемся».

Гэтыя словы таварыша Молатава, павінен памятаць кожны агітатар, кожны давераная асоба, асноўнай ацэнкай якіх з'яўляецца цесная сувязь з масамі, работа з імі, выхаванне іх. Няма большага шчасця, чым агітаваць за справу партыі Леніна — Сталіна, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Давераная асоба даручаецца ўсімі метадмі пераказання, усёй сілай большэвіцкай праўды дабівацца таго, каб 26 чэрвеня ўсе выбаршчыкі яго ўчастка прышлі да выбарчых урнаў і аддалі свае галасы за вылучанага на акруговай перадвыбарчай нарадзе кандыдата.

Усім зразумела, што з гэтай важнейшай і адказнейшай работай давераная асоба справіцца толькі тады, калі яна сустрэнецца актыўную дапамогу з боку мясцовых партыйных арганізацый. У першую чаргу давераная асоба патрэбна актыўна з камуністаў, камсамольцаў і беспартыйных для работы на участках. Гэты актыўны абавязаны вылучыць на кожны выбарчы ўчастак партыйныя арганізацыі заводаў, фабрык, калгасаў, саўгасаў, МТС, палітдэлеў і чыгуны і воднага транспарта. Штодзёнае дапамога і садавінасць даверанай асобе — прамы абавязак кожнай партарганізацыі.

Выбарчы ўчастак павінен быць цэнтрам агітацыйна-прапагандыскай работы даверанай асобы і ўсіх агітатараў. Імяна тут, на выбарчым участку, вырашаецца поспех выбараў. Вылучэннем свайго ўчастка, вылучэннем састава выбаршчыкаў і штодзённым крэатыўнай і ўпартай агітацыйнай работай сярод іх давераная асоба зможа апраўдаць акаванае ёй высокае дзяржаўнае давер і ўдзелу ўсіх выбаршчыкаў у таямным галасаванні і выбаранні намечанага кандыдата.

Рыхтуючыся да выбараў у свой сацыялістычны парламент, беларускі народ ішце больш ўмацоўвае сваю дружбу з брацкімі саюзнымі рэспублікамі, ішце больш згуртоўваецца вакол большэвіцкай партыі, любімага правядзенага вялікага Сталіна, ішце больш ўмацоўвае заходнія межы Савецкага Саюза.

У пільна працоўных да вялікага Сталіна і да яго баявых саратнікаў, у адказнае беларускага народа на пільнае украінскае і грузінскае каласніцкае, у поўным палкага савецкага патрыятызма звароце пагранічнікаў застава імя тав. Ежова да ўсёй пагранічнай аховы і ўнутраных войск НКВД і да ўсёх працоўных ордэнаносцаў БССР ярка выяваемы думкі беларускага народа, яго шчырае і дасційна сустрэць дзень выбараў у Вярхоўны Савет БССР, а сама яны праявілі ішце лепшы, ішце больш арганізавана, чым выбары ў Вярхоўны Савет БССР.

26 чэрвеня — у дзень выбараў у Вярхоўны Савет БССР — беларускі народ гату сваю шчырае волю з гонарам выканае.

Таварыш І. В. СТАЛІН ЗАРЭГІСТРАВАН КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР

Рагледзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР, Акруговая выбарчая камісія Сталінскай выбарчай акругі г. Масквы паставіла: зарэгістраваць для балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР на Сталінскай выбарчай акрузе № 2 г. Масквы выстаўленую агучнымі сходамі рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых заводу: аўта-

трактарнага электраабсталявання № 1, электраліфтавага, трансфармацыйнага імя Куйбышава, машынабудавальнага заводу цэбрых сплаваў, заводу імя Фрунзе, пражэктарнага заводу імя імя Л. М. Кагановіча, электраматэрыяла заводу імя Лепсе, на якіх прысутнічае 34.200 чалавек, кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР таварыша Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. (БЕЛТА).

Таварыш В. М. МОЛАТАЎ ЗАРЭГІСТРАВАН КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР

Рагледзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР, Акруговая выбарчая камісія Масквы паставіла: зарэгістраваць для балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР на Сталінскай выбарчай акрузе № 3 г. Масквы выстаўленую агучнымі сходамі рабочых, служачых і інжынер-

на-тэхнічных работнікаў заводу «Точнамеритель» імя В. М. Молатава, фабрыкі імя Клары Цэткін, заводу «Манометр», маскоўскага газавога заводу, фабрыкі «Московшвей» і імя Комінтэрна і паравознага дэпо Масквы, чыгуны імя Ф. Э. Дзержынскага, на якіх прысутнічала 13.760 чалавек, кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР таварыша Вячаслава Міхайлавіча Молатава. (БЕЛТА).

Кандыдатамі ў дэпутаты сацыялістычнага парламента Беларускай ССР вылучаны лепшыя людзі краіны, палкія савецкія патрыёты, верныя сыны і дачкі партыі і народа.

Справа гонару ўсіх партыйных, профсаюзных, комсамольскіх і іншых грамадскіх арганізацый, справа гонару кожнага партыйнага і непартыйнага большэвіка — шырока разгарнуць агітацыю за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

ЦЭНТРАЛЬНАМУ КАМІТЭТУ ВКП(б), ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

У партыйнай канферэнцыі большэвікоў горада Менска шае Вам — мудраму настаўніку нашай партыі, геніяльнаму правядзеньню і другу ўсіх працоўных — палкае большэвіцкае прывітанне.

Падвздоўчы вынікі работы нашай партарганізацыі за прайшоўшы год, мы першыя свае думкі і пачуцці бязмежнай любові, беззаветнай адданасці звартаем да Вас, родны наш правядзеньню і настаўніку, хто разам з вялікім Леніным стварыў, вырашчаў і выхоўваў нашу партыю, да Вас, хто ў жорсткіх, непрымырных баях з ворагамі партыі і народа адстаў чыстату вучэння вялікага Леніна, развіў далей ленінскае вучэнне і, паўлічна ведучы нашу партыю па ленінскаму шляху, прывёў нас да перамогі 1-й фазы камунізма — да сацыялізма і выдзе нас да вершніх камунізма.

Родны таварыш Сталін! Жыццё поўнаасцю пацвярджае мудрасць Ваших неаднаразовых ўказанняў аб тым, што на меры росту нашых поспехаў вораг не толькі не складае зброю, але ўсе больш і больш аслабляецца і прымяне самыя поўныя і гнусныя сродкі ў сваёй барацьбе супроць партыі і народа.

Мы — большэвікі Менскай пагранічнай партыйнай арганізацыі — абяцаем Вам, таварыш Сталін, асабліва памятаць Ваши неаднаразовыя ўказанні, — што наша радзіма — гэта радзіма міжнароднага пролетарыята, што нашы перамогі — гэта перамогі працоўных усяго свету, што наша краіна — адзіная ў свеце краіна сацыялізма — аружана з усіх бакоў фашысцкімі драпежнікамі, якія рыхтуюць супроць нас вайну, засялаюць да нас шпіёнаў, дыверсантаў, забойцаў, скарывоўваючы для гэтай мэты гнуснейшае атраве чалавечства — траіцкіска-бухарынскіх, буржуазна-нацыяналістычных бандытаў. Мы будзем настаянна памятаць Ваши мудрае вучэнне аб тым, што пільнасць — гэта асноўная і галоўная якасць большэвіка, асноўны закон нашага жыцця.

Мы абяцаем Вам, таварыш Сталін, правесці работу нашай партыйнай канферэнцыі пад знакам мабілізацыі ўсіх большэвікоў горада Менска на далейшую іспытную барацьбу за асаляданне большэвізма, на ўсямернае ўзняцце сваёй большэвіцкай пільнасці, каб навуцтва раскрыць ворага, як-бы ён ні маскаваўся, выкар-

таваць да канца ўсе карэнні і парашкі поўных наймітаў фашызма.

Наша партыйная канферэнцыя праходзіць у дні надрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Савет БССР. Уся КП(б)Б увесь беларускі народ у гэты дзень поўны найвялікай радасці і шчасця, даведаўшыся аб тым, што Вы, родны таварыш Сталін і Ваши бліжэйшыя верныя саратнікі, члены Палітбюро ЦК нашай партыі, любімеяныя сыны і кіраўнікі большэвікоў і савецкага народа, далі згоду балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Гэта — найярчэйшы ўзор любімых Ваших клопатаў аб далейшым росце і росквіту БССР — баявога фарпоста Савецкага Саюза на заходніх граніцах. Гэта нагхнае кожнага партыйнага і непартыйнага большэвіка на далейшую беззаветную барацьбу за вялікую неперарывную справу Леніна — Сталіна, за справу камунізма.

Мы абяцаем Вам, таварыш Сталін, правесці нашу канферэнцыю пад знакам ішце большага ўмацавання маральна-палітычнага адзіства і непарушнай сталінскай дружбы народаў ССР, мацаваць сталінскі блок камуністаў і беспартыйных на надыходзячых выбарах, пільна ахоўваць нашы граніцы, трымаць народ у стане мабілізацыйнай гатоўнасці, мацаваць і ўмацаваць інтэрнацыянальныя сувязі працоўных СССР з працоўнымі капіталістычных краін.

Пераможна разгортваецца сцяг камунізма ў нашай краіне. Нікому не ўдалося і не ўдацца сымніць граніцэную творчую работу нашай партыі і народа, правядзеньню пад Ваши, таварыш Сталін, геніяльным кіраўніцтвам.

Згуртаваныя, як ніколі, вакол Цэнтральнага Камітэта, вакол свайго правядзеньня, настаўніка і друга таварыша Сталіна, большэвікі горада Менска будзь і надалей з усёй непрымірнасцю і бязлітаснасцю распраўляцца з ворагамі народа, будзь у першых шэрагах вялікай Усеазаўнай камуністычнай партыі большэвікоў змагацца з усёй странасцю і беззаветнасцю за новы перамогі камунізма.

Няхай жыве наша слаўная партыя Леніна — Сталіна!

Няхай жыве вялікі арганізатар і паткіцель перамог сацыялізма ў СССР, мудры правядзеньню большэвіцкай партыі і працоўных усяго свету — наш родны Сталін!

ЛІКАВАННЕ УКРАЇНСКАГА НАРОДА

Выбарчая кампанія на Украіне ў разгары. Акруговыя камісіі заканчваюць рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета УСРР. У сувязі з тым, што правядзеньню народаў таварыш Сталін і яго бліжэйшы саратнікі — глыба савецкага ўрада таварыш Молатаў далі згоду балатывацца на выбарчых акругах сталіны Украіны, учора ў Кіеве адбыўся стотысячны мітынг працоўных. На стальёне «Дынама» сабраліся рабочыя, служачыя, сацыялістычныя студэнты, чырвонаармейцы, камандзіры і палітработнікі.

На мітынгу выступілі — работнік заводу «Ленінскае кузніца» Валдарыяка, акадэмік Вагамолец, украінскі драматург Карнейчук. Яны гаварылі аб цяжкім мінулым Украіны, жабрацтве, беспраці ўкраінскага народа прыгнетамага памешчыкамі і капіталістамі. Яны гаварылі аб тым, што толькі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, пад неперарывным кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, пры брацкай дапамозе вялікага рускага народа, Украіна стала свабоднай, магутнай і шчасливой краінай. Письменник Карнейчук пад бурныя апавы сказаў:

— Мы прасім таварышаў Сталіна і Молатава прыехаць да нас у сталіну Савецкай Украіны — Кіев, паглядзець, як шчасліва жыве украінскі народ у адзінай дружнай сямі народнаў вялікага СССР.

Лейтнант Кіевскага артылерыйскага вучылішча тав. Гарбачоў гаварыў аб той радасці, якую выклікала сярод байцоў і камандзіраў сярод усіх працоўных згода таварышаў Сталіна і Молатава балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Украіны. Ён гаварыў аб тым, што Чырвоная Армія заўсёды гатова на першаму закліку

партыі і ўрада стаць на абарону сацыялістычных граніц.

Яркую, палкую прамову сказаў на мітынг кіраўнік большэвікоў Украіны тав. Н. С. Хрушчов. Ён гаварыў аб магутным савецкім патрыятызме, аб адданасці украінскага народа камуністычнай партыі і вялікаму Сталіну, аб баявоў гатоўнасці ўсіх працоўных абараняць радзіму ад фашысцкіх палпальшчыкаў вайны.


Стотысячны мітынг з велізарным удзелам паслаў прывітальнае пісьмо таварышам Сталіну і Молатаву. У пісьме выбаршчыкі Кіева пішуть: «Працоўныя Украіны трымаюць по-раходна, з вінтоўкі — на баявым узводзе. Мы заўсёды памятаем мудрае сталінскае ўказанне аб тым, што неабходна ўвесь наш народ трымаць у стане настаяннай мабілізацыйнай гатоўнасці перад тварам фашысцкай небяспекі вайны. Пільна ахоўваюць граніцы савецкай пагранічнікі, пільна ахоўвае іх увесь народ, дапамагаючы слаўнай савецкай рэведзіцы вылаўліваць і знішчаць фашысцкую агентуру — мяротных траіцкістаў, бухарынаў, буржуазных нацыяналістаў».

Не адзіна павучальны ўрок мелі намякні псы-«рыцары» і польскія псыланы на працягу ўсёй гісторыі, Біў іх наш народ мечамі, віламі, кіямі, сякерамі, штыкамі, таптаў капытамі сваіх коней. Цяпер будзе бль не кіямі, а кулямётамі, гарматамі, замалётамі, танкамі, усёй магутнасцю грознай савецкай ваеннай тэхнікі, усёй сілай савецкага патрыятызма. Будзе бль на той тэрыторыі, адкуль прыдуць фашысты, будзе бль да канца, да поўнага знішчэння. Кіев, 27 мая (па тэлеграфу).

ТЭЛЕГРАМА ТАВАРЫША М. І. КАЛІНІНА П. Э. БЕНЕШУ

Учора, 27 мая, таварыш М. І. Калінін накіраваў прэзідэнта Чэхаславацкай рэспублікі д-ру Одуарду Бенешу наступную тэлеграму: «Прашу прыняць мае шчырыя віншаванні і найпільныя пажаданні ў звязку з 54-годдзем з дня Вашага нараджэння.

Горача жадаю Вам усякіх поспехаў у Вашай плодотворнай дзейнасці, накіраванай да падтрымання міжнароднага міру і да захавання незалежнасці Чэхаславацкай рэспублікі на карысць і росквіту народаў прынажнай Чэхаславацыі. М. КАЛІНІН».



Камбайнерка Менскай МТС тав. Шарко Ольга Канстанцінаўна, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР на Смакхалавіцкай выбарчай акрузе. (Белсаафотэ).

ВЯЛІКАЕ ШЧАСЦЕ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА СТАЛІНА І ЯГО САРАТНІКАЎ

Радасная вестка аб тым, што бліжэйшы саратнікі вялікага Сталіна таварышы Л. М. Кагановіч, М. І. Калінін, А. А. Андрэеў, А. І. Мікіян і А. А. Жданав даў сваю згоду балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, маланак абяцае ўсе заводы, фабрыкі, навуцальныя ўстановы, прамысловыя арцелі сталіны ордэнаносцаў БССР.

На мітынгу рабочых і работніц новакавальскага пеха станкабудавальнага заводу імя Кірова з яркай прамовай выступіў стаханавец тав. Александровіч.

— Сёння ў нас вялікае таржаство, — гаворыць тав. Александровіч. — Услед за любімым і родным правядзеньнем народаў таварышам Сталіным і яго баявымі саратнікамі таварышамі Молатавым, Варашылавым і Ежовым далі сваю згоду балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР верныя сыны партыі Леніна — Сталіна, непахісныя бараблыты за шчасце рабочых і сялян нашай радзімы таварышы Кагановіч, Калінін, Андрэеў, Мікіян і Жданав.

Таварышы Кагановіч, Калінін, Андрэеў, Мікіян і Жданав — лепшыя саратнікі вялікага Сталіна. Іх ведае беларус-

кі народ як арганізатараў нашых гістарычных перамог у годы грамадзянскай вайны і ў годы пераможнага сацыялістычнага будаўніцтва.

І горады вітаю выбаршчыкаў Гомеля, Віцебска, Магілёва і Мазыра, на долю якіх выпаў такі вялікі гонар — галасаваць за лепшых любімых кіраўнікоў партыі і ўрада.

З велізарным удзелам прайшоў мітынг рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых 2 эмен механічнага пеха станкабудавальнага заводу імя Варашылава. З цёплай прамовай на мітынг выступіў токар-стаханавец Анатолій Іосіфавіч Малейка:

— Мы рады і горды тым, што наш вялікі правядзеньню і настаўніку таварыш Сталін і яго слаўныя баявыя саратнікі далі сваю згоду балатывацца ў дэпутаты вярхоўнага органа дзяржаўнай улады нашай ордэнаносцай Беларускай рэспублікі. Гэта нагхнае нас на новыя і новыя стаханавскія перамогі.

У гонар выбараў калектыву нашага заводу абавязваецца да 20 чэрвеня, на 10 дзён раней тэрміна, выканаць поўнаадую вытворчую праграму.

ВЯЛІКІ ГОНАР

ОРИША. (Спец. нар. «Звязды»). Невычарпальную радасць выклікала сярод працоўных Аршаншчыны паведамленне аб тым, што таварыш Сталін і яго слаўныя саратнікі далі згоду балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Любоўчыя мітынгі адбыліся з гэтага поладу на прадпрыемствах, у саўгасах, калгасах, ва ўстановах.

Тысячны калектывы рабочых і служачых ільнакамбіната сабраўся на мітынг разам з хатнімі гаспадынямі.

— Няма межаў нашай радасці, — сказаў у сваёй прамове майстар пеха прывічнай апрацоўкі тав. Ждановіч. — Наш любімы Сталін і яго баявыя саратнікі далі згоду балатывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Гэта тыя, каго мы абавязаны сваёй

магутнасцю, сваім рэдасным жыццём! Якое вялікае шчасце выпала выбаршчыкам Менска, Віцебска, Гомеля, Магілёва і Мозыра — агучыць свае білетны і гэтымі дарэгімі імянамі ў выбарчыя урны! І мы, працоўныя Оршы, галасуючы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, будзем галасаваць за таварыша Сталіна, за родную большэвіцкую партыю. У адказ на вялікі гонар, акаваны беларускім народам таварышам Сталіным і яго саратнікамі, калектыву нашага пеха абавязваецца выканаць гадавы план да 1 снежня.

З такім-жа ўдзелам і такоў-жа радасцю прайшлі ўчора мітынгі на прадпрыемствах, ва ўстановах горада і ў калгасах Аршаншчыны. Т. ХАДКЕВІЧ.

АДКРЫЎСЯ ЧАРГОВЫ ПЛЕНУМ ЦК КОМСАМОЛА БЕЛАРУСІ

Учора ў мескім Доме Чырвонай Арміі імя Варашылава пачаў работу III пленум ЦК комсамола Беларусі, скліканы на рашэнню ЦК ВЛКСМ. У рабоче-племуму прымае ўдзел сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Косарэў і в. а. сакратара ЦК КП(б)Б тав. Лавіцкі. На пленуме прысутнічаюць сакратары абласных, гарадскіх і раённых камітэтаў ВЛКСМ. На вятэрнім пасяджэнні ўдзельнікі пленуму заслухалі даклад сакратара ЦК ВЛКСМ тав. Кавалькова аб рабоце бюро ЦК па выкананню рашэнняў IV і V пленумаў ЦК ВЛКСМ.

Пасля даклада пачалася ажыўленая спрэчка. Выступіўшы таварышы крыткуюць антыпартыйную лінію кіраўніцтва былога сакратара ЦК ВЛКСМ Елагіна, а таксама іншых членаў бюро ЦК ВЛКСМ. Выступаючы тавасама падвргаюць крытыцы практыку работы другога сакратара ЦК ВЛКСМ тав. Кавалькова і загадчыка аддзелам кіруючых органаў тав. Тулякова, якія не толькі слепа падпарадкоўваліся Елагіну, але і выконвалі безальмоўна яго дзіртыцы.

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНИСТАУ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ АРШАНСКОЙ ГАРАДСКОЙ ВЫБАРЧАЯ АНУРГІ № 34 ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БССР АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

Нікіфара Якаўлевіча НАТАЛЕВІЧА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 і 53 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», пастанавіла: На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Аршанскай гарадской выбарчай акрузе № 34 г. Оршы вылучаную агульнымі перадыбярчымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых механічнага завода, селікатнага завода, ільнякамбіната, хлебакамбіната, арцель «Трудмелель», студэнтаў і выкладчыкаў педагагічнага інстытута, школьных і медыцынскіх работнікаў, супрацоўнікаў горсавета і інш., на якіх прысутнічала 12.500 чалавек — кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага

Савета Беларускай ССР тав. Нікіфара Якаўлевіча НАТАЛЕВІЧА, 1900 г. нараджэння, члена КП(б)Б, выконваючага абавязкі старшыні ЦВК БССР, намесніка Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, пражываючага ў г. Менску. На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру Нікіфара Якаўлевіча НАТАЛЕВІЧА ў выбарчы бюлетэнь па Аршанскай гарадской выбарчай акрузе № 34. У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама. Старшыня Акруговой выбарчай камісіі Е. А. МАНИН. Нам. старшыні камісіі З. С. САЛАДКОУ. Сакратар камісіі М. А. СЦЯПАНОВА. Члены камісіі: Б. В. РЫСКИН, В. А. ДАШУН, П. С. ВІЗНЕР, Г. П. ХЕРФЕЦ, Г. В. ВАСІН.



Партызанскі партарганізацыі лясельскага сельсавета тав. І. А. Бабіч праводзіць званты гурткі па ачышчэнню Капстыдзінаў ССР і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» (калас «Вары волы», Лельскага раёна). Фото Шаткіна (БСФ).

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВА ЛАДАРСКОЙ ВЫБАРЧАЯ АНУРГІ № 84 ГОРАДА МАГІЛЕВА ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЙ ССР АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

Афанасія Фёдаравіча КАВАЛЁВА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР» пастанавіла: На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Валдарскай выбарчай акрузе № 84 горада Магілева вылучаную аб'яднанымі перадыбярчымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых Магілёўскага вузла Беларускай чыгункі—кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР тав. Афанасія Фёдаравіча, нараджэння 1903 года, члена КП(б)Б, старшыню Савета Народных Камісароў

Беларускай ССР, пражываючага ў горадзе Менску. На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Кавалёва Афанасія Фёдаравіча ў выбарчы бюлетэнь па Валдарскай выбарчай акрузе № 84 горада Магілева. У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама. Старшыня акруговай выбарчай камісіі П. І. ЛІСОУСНІ. Намеснік старшыні акруговай выбарчай камісіі Е. С. ФЕРДЭР. Сакратар акруговай выбарчай камісіі В. М. БУЛДОУ. Члены камісіі: Г. С. ВЕРХАГЛЯДАУ, М. І. ГЕЛЬФАНД, І. Л. ШУХМАН, С. С. БЕЛАСОН, Е. М. ОНОШКА.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ СЛАБODСКОЙ ВЫБАРЧАЯ АНУРГІ № 217 ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БССР АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

Нікіты Паўлавіча БАБРОВА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», пастанавіла: На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Слабодскай выбарчай акрузе № 217 вылучаную агульнымі сходамі калгаснікаў калгасаў «Чырвоны перыянты», «Наглісны Мазырычынскі», Слабодскага сельсавета, імя Варашыслава, Слабодскага сельсавета, рабочых і служачых Козенскай МТС кандыдатуру тав. Баброва Нікіты Паўлавіча, 1910 года нараджэння, члена КП(б)Б, бригадзіра трактарнай бригады Козенскай МТС,

пражываючага ў вёсцы Слабодзе, Слабодскага сельсавета, Мазырскага раёна. На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Баброва Нікіты Паўлавіча ў выбарчы бюлетэнь па Слабодскай выбарчай акрузе. У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама. Старшыня Акруговой выбарчай камісіі ВАРГАУЧЫН. Намеснік старшыні Акруговой выбарчай камісіі СІДАРЭНКА. Сакратар камісіі КАСЦЮЧЭНКА. Члены камісіі: НОВІН, ЛАБАНАУ, ВОСНЯН, ЦЕЛЕСЦ, БОБР, ВІНАКУРЭНКА.

Дзмітрый Сцяпанавіч ГУСЕУ

Акруговая выбарчая камісія Аршанскай сельскай выбарчай акругі № 33 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Гусева Дзмітрыя Сцяпанавіча, 1902 года нараджэння, члена ВКП(б), другога сакратара оргбюро ЦК КП(б)Б па Віцебскай вобласці, пражываючага ў горадзе Віцебску.

Сяргей Петровіч МЕЛЬНІКАУ

Акруговая выбарчая камісія Лепельскай сельскай выбарчай акругі № 16 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Мельнікава Сяргея Петровіча, 1894 года нараджэння, члена ВКП(б), старшыню арганізацыі ЦВК БССР па Віцебскай вобласці, пражываючага ў горадзе Віцебску.

Елена Матвееўна БАЙКОВА

Акруговая выбарчая камісія Бялыніцкай сельскай выбарчай акругі № 94 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Байкову Елену Матвееўну, 1902 года нараджэння, беспартыйную, работніцу магілёўскага абласнога аддзела НКВД.

Міхал Ігнатавіч БАГРЫНОУСКИ

Акруговая выбарчая камісія Віцебскай-Фрунзенскай выбарчай акругі № 49 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Багрыноўскага Міхала Ігнатавіча, 1901 года нараджэння, члена ВКП(б), старшыню Віцебскага горсавета.

Пракоп Герасімавіч БАЛАШЭНКА

Акруговая выбарчая камісія Чорназемаўскай выбарчай акругі (Магілёў) № 92 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Балашэнка Пракопа Герасімавіча, 1901 года нараджэння, кандыдата ў члены КП(б)Б, вожыка конзавода.

З. ЛАРЫСАУ.

Ульяна Івануна ПРАХАРЭНКА

Акруговая выбарчая камісія Кавалеўскай выбарчай акругі № 111 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Прахарэнка Ульяну Івануна, 1907 года нараджэння, члена КП(б)Б, старшыню калгаса «Чырвоны баец», пражываючага ў вёсцы Туркі, Ваўруцкага раёна.

Харлампій Архіпавіч НАЧМАРОУ

Акруговая выбарчая камісія Цішаўскай выбарчай акругі № 91 (г. Магілёў) зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Начмароў Харлампія Архіпавіча, 1912 года нараджэння, кандыдата ў члены КП(б)Б, машыніста дэпо ст. Магілёў.

Ігнат Спірыдонавіч ТРУСАУ

Акруговая выбарчая камісія Чырвонопольскай выбарчай акругі № 90 (г. Магілёў) зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Трусава Ігната Спірыдонавіча, 1900 года нараджэння, члена КП(б)Б, начальніка магілёўскага абласнога зямельнага ўпраўлення.

Надзежда Карпаўна ПОТЭС

Акруговая выбарчая камісія Бягомльскай выбарчай акругі № 132 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Потэс Надзежду Карпаўну, 1909 года нараджэння, кандыдата ў члены КП(б)Б, старшыню калгаса імя Молатава, Глінскага сельсавета, Бягомльскага раёна.

Філіп Якімавіч ВОЛКАУ

Акруговая выбарчая камісія Бялыніцкай выбарчай акругі № 93 зарэгістравала для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Волкава Філіпа Якімавіча, 1909 года нараджэння, беспартыйнага, трактарыста, пражываючага ў вёсцы Сіналы, Бялыніцкага раёна.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ КАЛІНІНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АНУРГІ № 160 ГОР. МЕНСКА ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЙ ССР

АБ РЭГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

Аляксандра Іванавіча КАЗЛОВА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», пастанавіла: На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Калінінскай выбарчай акрузе № 160 г. Менска вылучаную аб'яднанымі перадыбярчымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых завода «Беларусь», завода малочных ніслот, нафталенавага завода, дражджавога завода «Пролетарый», біскупінаўскай фабрыкі, 1-й механічнай пякарні, вытворчага камбіната Менвенгазіндлу, транспарта Меххарчандлю, арцель «Інжэнірынг», «Чырвоны абутнік», «ХВІ МОД», курсантаў, камандзіраў і палітработнікаў Менскага ваеннага вучылішча, медыцынскіх работнікаў 2-га

калінінскага гарніза, Белатэксінжыніцтва, на якім прысутнічала 4.200 чалавек, — кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. АЛЯКСАНДРА ІВАНАВІЧА КАЗЛОВА, нараджэння 1905 года, члена ВКП(б), палітрука Н-скай часці, пражываючага ў г. Менску. На падставе арт. 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» — уключыць кандыдатуру тав. Аляксандра Іванавіча Казлова ў выбарчы бюлетэнь па Калінінскай выбарчай акрузе № 160 г. Менска. У адпаведнасці з арт. 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама. Старшыня Акруговой выбарчай камісіі А. КАРАУЧЭНКА. Намеснік старшыні Н. РАМАНОУСКИ. Сакратар Ф. ДЗЯМІДАУ. Члены камісіі: Б. ЭЛЬНІДАУ, Г. ДЗЕМЕНЦЭУ, П. КАЗЛОВА, М. ХОБАТ, Д. ГОРЫН.

ХВАЛЮЮЧАЯ ВЕСТКА

БАБРУЙСК. (Па тэлефону ад спец. нар. «Звязды»). У гарадскім тэатры з найвышэйшымі удзямі прайшоў мітынг рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых Ваўруцкага дравапрацоўчага камбіната. З велізарным энтузіязмам сустраціў удзельнікі мітынга паведамленне аб тым, што любімы правядар народаў таварыш Сталін і яго верныя саратнікі таварышы Молатаў, Варашылаў, Ежов, Кагановіч, Калінін, Мікалай, Андрэю і Жданаву да лі сваю згоду балатыраваць у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. У рэвалюцыйны мітынг гаворыцца: «Блок камуністаў і беспартыйных — магутная неакрушальная сіла. Галасуючы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, мы будзем галасавць за наша шчаслівае жыццё, за вялікую партыю бальшэвікоў, партыю Леніна—Сталіна, за нашу ка любімага правядара і настаўніка таварыша Сталіна.

ВЯЛІКІ ВЫТВОРЧЫ ЁЗДЫМ

ВІЦЕБСК. (Нар. «Звязды»). Паведамленне аб згодзе выказаў Сталін і яго бліжэйшых саратніках, любімых кіраўнікоў партыі і ўрада балатыраваць у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР выклікала сярод рабочых віцебскіх прадпрыемстваў вялікі вытворчы і палітычны ўздым. Пасобныя стыханавы, ударнікі, цяжныя бригады і ленты значна павялічылі сваю прадукцыйнасць. Рабочыя чацвёртай ленты змены «Б» цеха паліто фабрыкі «Сігма індустрыялізацыя» за апошнія два дні павялічылі сваю вытворчасць на 122 проц., а раней яны норму не выконвалі. Пачата выконвалі свае заданні на 118 і больш процантаў адзінаццатай ленты гэтай-жа змены. Стаханавец брукіна цеха т. Галі-

СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ

Ф. МАХАРАДЗЕ

Старшыня ЦВК Грузіянскай ССР, Намеснік старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР. Грузія — старадаўняя краіна, яна была вядома яшчэ за тысячы год да нашай эры. Ва ўсе перыяды сваёй гісторыі грузінскі народ, будучы армяжан больш магутным народам, які ўсяляк дамагаўся яго пакалення і палітычнага, мужа і самааддана абараняў сваю тэрыторыю, сваю палітычную незалежнасць, сваю мову і культуру. Толькі ў пачатку XIX стагоддзя грузінскі народ, анісаны ў беззаконны бар'ерах са знешнімі ворагамі, страціў палітычную самастойнасць. Грузія стала тады калонія Расійскай імперыі. Царскі ўрад праводзіў у Грузіі самую бешчашную русіфікацыйную палітыку. Грузінская мова, на якой было напісана многа армянскіх твораў, і ў ліку іх бесчэсна пама гніюцца і аднаго пата Шота Руставелі «Віпхі-Ткасані» («Віпхы в тигровой шкур») жорстка праследвалася. У правядзенні русіфікацыйскай палітыкі царскі ўрад апраўдаў на грузінскае двараўска-княжэскае сааслоўе, у асаблівасці на яго вярхавіну. Сяляне Грузіі аказаліся пад двайным гнётам — рускага царства і грузінскіх феодалаў. Паборы, гвалты, уніжэнні і зьявілі дайлі да страшэнных размераў. Сяляне адказвалі на гэта ўзброеным паўстаннем. У яброўнай барацьбе з рускім самадзяржаўем і грузінскімі памешчыкамі-прыгоннікамі гінулі тысячамі і дзесяткамі тысяч грузінскіх, абаскаі і асецінскіх сялян. У гэтай барацьбе яны былі адзінокі і таму доўгі час пераілі паражэнні. У канцы XIX стагоддзя на сьпеў вялікае работчы клас Грузіі. З гэтага часу на чале барацьбы грузінскага народа за сваё вызваленне становіцца грузінскі рэвалюцыйны пролетарыят. У апошнія дзесяцігоддзі XIX века ў работчы масы Грузіі (Тбілісі, Ватум), пад непасрэдным удзелам рэвалю-

цыйнага руху рускіх рабочых, тачнаюць пранікаць ідэі марксізма. На чале работчага руху Грузіі і Закаўказзя становіцца такіх выдатных арганізатараў і кіраўнікоў, як таварыш Сталін і яго бацька саратнікі — Л. Кекавелі, А. Цуцубідзе і інш. Таварыш Сталін заклаў асновы бальшэвіцкіх арганізацый у Закаўказзі. Ён агутоваў пад рэвалюцыйнымі сцягамі Леніна шырокія масы грузінскіх рабочых і сялян і вёў іх на штурм царства і капіталізма. Грузінскі народ у жорсткіх умовах барацьбы за сваё вызваленне ад ірмы самадзяржаў і капіталізма згуртаваўся з рэвалюцыйным класам рускіх рабочых пад сцягам Леніна—Сталіна, каб знішчыць царскае самадзяржаў і капіталістычны лад. У перыяд лютэўскай буржуазнай рэвалюцыі 1917 г. грузінскі меншавік, заключыўшы блок з усімі контррэвалюцыйнымі партыямі і арганізацыямі, павялі бязлітаснаю барацьбу супраць бальшэвікоў, супраць рэвалюцыйных рабочых і сялян Грузіі. Час панавання ў Закаўказзі грузінскіх меншавікоў, армянскіх лашаўцаў і азербайджанскіх мусаватстваў (1917—1921 гг.) — самы змрочны перыяд у гісторыі народаў Закаўказзя. Меншавікі распушчаліся і бялітасна з рэвалюцыйнымі рабочымі і сялянамі, а таксама з нацыянальнымі меншавікамі Грузіі. Здраджваючы працоўным масам Грузіі, меншавікі пайшлі на савоз з рускімі бальшэвікамі (Калалін, Краснов, Даенкін, Врангелі) і з імперыялістамі Захада. Яны давалі народную гаспадарку краіны да поўнага запытаду, разарылі сямства, распылілі работчы клас, які дайшоў да вярэйага жабрацтва. У выніку гаспадарыня меншавікоў становіцца рабочых і ся-

Конт усіх валавой прадукцыі прамысловасці Грузіі ў 1913 годзе склаў 28 мільянаў рублёў. А ў 1936 годзе конт валавой прадукцыі сацыялістычнай прамысловасці Грузіі (без лясной, рыбнай, а таксама без прамысловай канцэпцыі) падняўся да 784,2 млн. руб. за 1937 г., па паліграфічных падліках, ён склаў ужо 941 млн. руб. (у цэнах 1929—1927 г.). Яшчэ ў 1924—1925 гг. удзельная вала прамысловасці Грузіі ў народнай гаспадарцы складала толькі 13,2 проц. У 1936 годзе пры адначасова абсалютным росце прадукцыі сельскай гаспадаркі яна паднялася ўжо да 76,2 проц. У мінулым велікі асталяла ў прамысловасці адносна краіна, Грузія ператварылася ў індустрыяльна-аграрную краіну. У Савецкай Грузіі ўзніклі новыя галіны прамысловасці: машынабудаваньне, тэкстыльная, цементная, кансервавая, цукровая. Створаны буйныя чыныя фабрыкі. Існавалі раней галіны прамысловасці — марганцавая, каменнаугалёная, скурана-абутвоўная — каронным чынам рэканструаваны і расшыраны. Рост прамысловасці Грузіі адбываецца на базе буйнага развіцця электрабудаваньня, галоўным чынам будаваньня гідрэлектрычных станцыяў. Пабудаваны Зема-Аўчалыска, Рымска, Аджарын-Цхалыска гідрэлектрастанцыі, будуюцца станцыі на рацэ Храм, Сухумская, Алазанская. Прымятліва сельская гаспадарка Грузіі з'яўляецца каронным чынам перабудываннем. Толькі пры савецкай уладзе яна атрымала сваё сапраўднае значэнне. На першы план паставлена развіццё чайнай справы, цытрусавых насаджэнняў і іншых субтрапічных і спельняльных культур, у вышэйшай ступені патрэбных для працоўных мас савецкай краіны і неабходных для развіцця некаторых важнейшых галін прамысловасці. Прымятліва сельская гаспадарка Грузіі з'яўляецца каронным чынам перабудываннем. Толькі пры савецкай уладзе яна атрымала сваё сапраўднае значэнне. На першы план паставлена развіццё чайнай справы, цытрусавых насаджэнняў і іншых субтрапічных і спельняльных культур, у вышэйшай ступені патрэбных для працоўных мас савецкай краіны і неабходных для развіцця некаторых важнейшых галін прамысловасці. Грузія ў бліжэйшы час павінна забяспечыць увесь Савоз чаем, цытрусамі і іншымі прадуктамі субтрапічных культур. Пад чаем у даны момант занята каля 45.000 гектараў. Гатована чаю, які не ўстае па сваіх якасцях лепшым цэйлонскім і кітайскім сартам,

нашымі фабрыкамі выпущана ў 1937 годзе 6.514 кілограмаў. Вытворчасць чаю і цытрусавых пладоў расце буйнымі тэмпамі. Адначасова з'яўляецца самай сур'езнай ўага на развіццё зямельнай культуры, вінаградарства і вінаробства, плодыводства і ў асаблівасці жывёлагадоўлі. Значна вырасла табакаводства; Грузія і Абхазія вырабляюць каштоўныя сарты экспертных табакю. Такое паспяховае развіццё сельскай гаспадаркі Грузіі тлумачыцца выключна на ростам калгасаў і саўтасаў, з аднаго боку, механізацыяй і арганізаванымі мерапрыемствамі, — з другога боку. Агульным процант калектывізацыі сельскай гаспадаркі Грузіі дасягнуў 78, але ёсць раёны, дзе калектывізацыя 98—99 процантаў гаспадарак. У рэспубліцы — 51 МТС, звыш 2.700 трактараў і 500 камбайнаў. Калгасы з дня на дзень мацнеюць, а калгаснікі робіцца зможнымі. Дэходы калгаснікаў нярэдка дасягаюць да 10, 20, 30 і нават да 40 тысяч рублёў. Штогод павялічваецца лік калгаснікаў-мільянераў. Жабрацтва, голод, забітва, складеўшыя ў мінулым лёс сялян Грузіі, пазабыты ўжо. Калгаснае сямства будзе новае, шчаслівае жыццё. З велізарным натхненнем Грузія першай з саваных рэспублік адарыла выбарчую кампанію ў Вярхоўны Совет рэспублікі. На многія выдатныя мітынгы ў Тбілісі, Ватумі, Кутаісі, Чычраты і іншых гарадах першымі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР былі вылучаны правядары народаў таварыш Сталін і яго бліжэйшы саратнік — глава савецкага ўрада таварыш Молатаў. Невыкаана была радасць грузінскага народа, калі стала вядома аб згодзе таварышаў Сталіна і Молатава балатыраваць у дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузіі ў выбарчай акрузе г. Тбілісі. Грузінскі народ апраўдае гэты высокі гонар, аказваючы яму правядары партыі і ўрада Савецкага Саюза. 12 чэрвеня Грузіі пажаха несакаршальную сілу сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Яна пашле ў свой Вярхоўны Совет лепшых сваіх сьпеў і дэчю, беззаставя адданых вялікай партыі Леніна—Сталіна і сацыялістычнай радзее.

НА МЕНСКОЙ ГИРАДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КАНАФЕРЭНЦЫ

27 мая ў Вялікім зале Дома партыйнага актыва адкрылася ў менскай гарадской партыйнай канферэнцыі. На канферэнцыі прысутнічае 189 дэлегатаў з рашчучымі галасам. Адсутнічаюць па невядомых прычынах 24 дэлегаты. Выбары кіруючых органаў праходзілі арганізавана.

Пад доўга неамаўляючы апалядзеныя і вольныя сур'я канферэнцыяныя выбірае ў склад ганаровага прэзідыяма Вялікага Сталіна і яго баявых саратнікаў — членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) — тт. Молатава, Варашылава, Кагановіча, Калініна, Андрэева, Мікаяна, Чубара, Ежова, Жданова, а таксама Дзімітрава, Тэльмана і Хома Дыяса.

Бурнымі апладзяментамі і крыкамі «сур'я» сустракаюць дэлегаты прапаганда і выклад ганаровага прэзідыяма Вялікага Сталіна і яго баявых саратнікаў у гонар Вялікага Сталіна. У аднадушна прынятай тэлеграме большавіі горада Менска запэўніваюць таварыша Сталіна, што яны да канца выкарыстоўваюць траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандаў, дастойна правядуць выбары ў Вярхоўны Совет БССР. Справаздачы доклад аб рабоце партыйнай арганізацыі зрабіў выканаўчы абавязкі сакратара гаркома тав. Матвееў.

Большавіі горада Менска пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) і асабіста таварыша Сталіна правялі вялікую работу па разгону траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандаў. Да кіраўніцтва партыіна-савецкай і гаспадарчымі арганізацыямі прышлі новыя кадры — партыйныя і неапартыйныя большавіі. Комуністы абавязаны не паслабіцца пільнаці, не супакойвацца на дасягнутых поспехах, каб да канца выкарыстаць фашысцкіх школьнікаў, дыверсантаў і забойцаў.

Партарганізацыя па-большавіцку працавала ў дні выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Працоўныя горада аднадушна галасавалі ў дзень выбараў за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Мы абавязаны рыхтавацца да выбараў у Вярхоўны Совет БССР значна лепш. Нам аказана сталінскім Цэнтральным Камітэтам вялікае давер'е. Толькі некалькі дзён таму назваў беларускі народ раласна адзначаў гістарычны дзень, калі вялікі Сталін і яго верныя саратнікі таварышы Молатаў, Варашылаў, Калінін, Андрэеў, Кагановіч, Мікаян, Ежов, Жданав да сваёй згоды балатываліся ў дэлегаты Вярхоўнага Совета БССР.

Гэтыя словы докладчыка пакрываюцца бурнымі, доўга неамаўляючымі апладзяментамі.

Пасля доклада разгарнуліся спрэчкі. Дэлегаты па-большавіцку крытыкуюць гарком за слабую сувязь з пярвічнымі партыйнымі арганізацыямі. Туды прадстаўніці гаркома прыходзілі, калі што-небудзь здарыцца. У гаркоме адсутнічае дыферэнцыяванае кіраўніцтва. Збіраюць чаюм нараду стыханаўцаў, на якой абмяркоўваюцца пытанні, звязаныя з выкананнем прамысловых планаў. Аднак на яе запрашаюць стыханаўцаў і іншых гадін народнай гаспадаркі. Гэта няправільна. Трэба практыкаваць скліканне стыханаўцаў дыферэнцыявана. Гэта даць большую карысць.

— Сакратар гаркома тав. Матвееў, — гаворыць т. Крайко, — спыніцеся падрабязна на пытаннях разгону ворагаў народа. Тут ёсць дасягненні ў рабоце партарганізацыі. Аднак гарком марудна падбіраў новыя кадры ў партыйны апарат. Толькі перад раённымі партыйнымі канферэнцыямі былі выбраны другія і трэція сакратары райкомаў. А іх-жа можна было падарабца значна раней. Апарат гаркома і аэраў лічыў даўнасьцю не ў камплектоваў. Гэта адбываецца на стане партыйнай работы.

Зусім недастаткова праведзена работа з партыйным актывам. Адын нарком, які сільней са мной побач, запэўніў, хто адкрывае канферэнцыю. Такім чынам, нарком не ведае сакратара гаркома тав. Матвеева.

— Нашу партыйную арганізацыю некалькі разоў правялі і прадстаўніці гаркома і райкома, заслухоўвалі справаздачы на сваіх пасяджэннях, прымаў рашэнні, але не аказвалі ніякай дапамогі парткому, партыйнаму актыву фабрыкі, каб па-большавіцку выкарыстаць гэтыя ўказанні, — гаворыць тав. Матвееў.

Дырэктар завода імя Варашылава тав. Лісоўскі рэзка крытыкуе сакратара гаркома тав. Матвеева, які ў сваім докладе мала спыніўся на гаспадарчых пытаннях. Пасля разгону ворагаў завод пачаў выконваць план. Зараз наладжваецца асваенне складаных станкоў. У гэтай рабоце сустракаецца шмат цяжкасцей. Аднак дамогі ад гаркома і аддзела ЦК ВКП(б) не адчуваецца. Часам для вырашэння асобных неадкладных пытанняў нехта лабіцца прыёму ў адказных работнікаў.

— Слаба кіруе гарком разгортваннем унутрыпартыйнай работы, — гаворыць

тав. Галчароў, — сакратар парткома фабрыкі «Кастрычнік». — Адсутнічае неабходнае выхаванне кандыдатаў партый, работа са спачувальнымі і камсомольцам. У гаркоме не было калектыўнасці ў кіраўніцтве. Я з'яўляюся членам гаркома. Павінен заявіць, што ніколі я не атрымліваў ніякіх даручэнняў, не ўцягнуўся ў партыйную работу. Адын раз мне трэба было вырашыць неадкладнае пытанне. Рахуў азіраюцца да тав. Матвеева. Званю па тэлефону да тэхнічнага сакратара, прашу перадаць т. Матвееву, каб прыняў, глумачу неамаўляючы адкладанні, але ён адказвае, што тав. Матвееў заняты і прыняць не можа. Такім чынам, члену пленума цяжка пачаць да сакратара гаркома для вырашэння важных пытанняў партыйнай і гаспадарчай работы.

— У нашу партыйную арганізацыю, — гаворыць тав. Штанюк, — рэзка захоляць прадстаўнікі райкома і гаркома. Я сам не ведаю сакратара Варашылаўскага гаркаўскага тав. Власова.

У сваім докладе тав. Матвееў рэзка кажа, што палітліні Юркевіч выключан з партыі і прыгаворана да крымінальнай адказнасці. Зусім правільна, ён выключан з партыі і нейкім чынам спакойна адпачывае на курорце.

— Партарганізацыя, — гаворыць тав. Сорвін, — зусім недастаткова займаецца пытаннямі ўзыхода і палітычнага ўзроўню камуністаў. Гарком арганізаваў вучобу сакратараў парткомаў і партаргаў, але заняты пачалі сістэматычна зрынацца.

Будынім недахопам у рабоце гаркома з'яўляецца тое, што ён абследаў партыйныя арганізацыі, рабіў неабходныя вывады, прымаў рашэнні, але не аказваў дапамогі новым партыйным кадрам, каб гэтыя ўказанні правесці ў жыццё.

У сваім выступленні загадчык аддзела кіруючых партыйных органаў ЦК ВКП(б) тав. Беляеў звярнуў увагу партыйнай канферэнцыі на неабход-

насць разгарнуць выхавальную работу з уноў прынятымі ў рады партыі, на неабходнасць ўцягнуць іх у актывнае партыйнае жыццё. Тав. Беляеў спыніўся на пытаннях падрыхтоўкі і правядзення партыйнага дня — школы большавіцкага выхавання камуністаў.

У сваім выступленні начальнік паліт-аддзела чыгуначнага вузла тав. Поляк крытыкуе гарком за неамаўляючы рашэнні партыі аб умяшчэнні сувязі партарганізацыі горада з чыгуначнымі партарганізацыямі. Ён спыніўся на газеце «Советская Белоруссия», якая амаўляла зямлетку без правяркі. 24 мая гэтыя года газета кваліфікаваў прыкладнага аднаго пунцівога ахоўчыка, які некалькі месяцаў таму назваў арыштовага органа НКВД як ворага народа.

Дэлегаты крытыкуюць гарком за недастатковую дапамогу ў рабоце камсомольцаў, які за апошні час прыняў у свае рады сотні перадавой моладзі. Гарком не здолеў выкрыць антыпартыйны ўстановаў былога сакратара ЦК ЛКСМБ Елагіна, які заўважыў, што «у Беларусі няма чаго баяцца перадавай». Падкажэтва, сямейнасць, кругавая пурка — вось стыль работы ЦК ЛКСМБ. Гэта абавязан быў заўважыць гарком, калі-б ён на сутнасці ўдзельваўся, уваходзіў у работу гарадской камсомольскай арганізацыі.

Усяго заісаўся ў спрэчкі 37 таварышоў, выступіла — 34.

У заключным слове тав. Матвееў прызнаў крытыку гаркома зусім правільнай. — Гаркоме трэба, — гаворыць ён, — зрабіць з большавіцкай крытыкі адпаведны вывад, каб правесці ў жыццё ўказанні камуністаў, узяць партыйна-палітычную работу на належную вышыню.

Канферэнцыя прызнала палітычную лінію гаркома правільнай і практычную работу здвальняючай.

Сёння — працяг работы канферэнцыі.

М. АСТАПЕННА.

ГОМЕЛЬСКАЯ АБЛАСНАЯ ПАРТКАНАФЕРЭНЦЫЯ

ГОМЕЛЬ. 28 мая. (Спец. нар. «Звезда»). 27 мая ўвесь дзень прадаўжаўся спрэчка па справаздачы оргбюро ЦК ВКП(б) па Гомельскай вобласці.

Выступіўшы таварышы адзначылі, што ў рабоце оргбюро і яго сакратараў тт. Кургана і Былінскага пераважалі асуджаныя кабінетныя метады кіраўніцтва — сакратары мала былі на месцах, не ведалі жыцця пярвічных партарганізацыяў. У докладзе тав. Курган нават не змог адказаць на колькі процантаў выканана план с'яубы па вобласці.

Дэлегаты рэзка крытыкавалі оргбюро за слабае кіраўніцтва работай па ліквідацыі вынікаў школьніцтва ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Гэта пытанне таксама не знайшло дастаткова асветлення ў справаздачным докладе. Між тым ліквідацыя вынікаў школьніцтва ідзе надзвычай марудна. Асабліва дрэнна працуюць на месцах органы пракуратуры па барацьбе з варажэй дзейнасцю контррэвалюцыйных элементаў.

Вобласць адстае з выкананнем важнейшых гаспадарча-палітычных кампаніяў. Відэль, прычыны адставання трэба шукаць у першую чаргу ў слабай барацьбе за ліквідацыю вынікаў школьніцтва. Між тым выступіўшы таварышы па прыкладу докладчыка не ўскрылі прычыны дрэннай работы вобласці.

Другім недахопам спрэчак з'яўляецца ўмяшчэнне пытанняў унутрыпартыйнага жыцця. Гэта тым больш недаарвалана, што партыйна-масавая работа ў вобласці паступае ідзе надзвычай дрэнна. У радзе арганізацыі вылучаюць гісторыі партыі заканчваюць на перадакстрычкім перыядзе. Ніхто не цікавіцца пасляхоўсцю слухачоў і наведваннем гуртоў. Ва Уваравішні, Булакавадзельскім, Свяцілавіцкім раёнах і ў самім горадзе Гомелі яшчэ як след не наладжана агітацыйна-масавая работа.

— Па ўсіх пытаннях, па якіх-бы мы ні звярталіся ў ЦК ВКП(б) і ў СНК ССРСР, — мы ніколі не атрымлівалі адмаўлення.

Канферэнцыя надаліла прапавітую амаўцы ў гонар сталінскага ЦК ВКП(б), у гонар Вялікага Сталіна.

На вяртанні пасяджэнні 27 мая спрэчка па справаздачы оргбюро ЦК ВКП(б) па Гомельскай вобласці былі спынены. Усяго выказалася 36 таварышоў з заісаўшыхся 48.

Р. ДОДЗІН.

АДКРЫЛАСЯ МАГІЛЕўСКАЯ АБЛАСНАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНАФЕРЭНЦЫЯ

МАГІЛЕў. (Спец. нар. «Звезда»). 28 мая, у 6 гадзін вечара, у памяшканні гарадскога тэатра, адкрылася першая абласная канферэнцыя ЦК ВКП(б) БССР.

Канферэнцыю адкрыў сакратар оргбюро ЦК ВКП(б) па Магілеўскай вобласці тав. Рапінскі.

На канферэнцыі прысутнічаюць 297 дэлегатаў з рашчучымі і 62 з дарэдым галасам.

У ганаровы прэзідыум канферэнцыі аднадушна выбрала членаў Палітбюро на чале з таварышам Сталіным, а таксама таварышаў Дзімітрава, Тэльмана і Хома Дыяса. Выбранне ў ганаровы прэзідыум таварыша Сталіна і яго верных саратнікаў таварышаў Молатава, Варашылава, Кагановіча, Калініна, Андрэева, Чубара, Жданова і Ежова вылілася ў бурную дэманстрацыю адзіноства, маналітнасці і агурта-

ванасці вакол сталінскага ЦК партыі і любімага правадра таварыша Сталіна. Зала, стаячы, доўга апладуе. Нясуцца воклічы ў гонар правадра.

— Няхай жыць наш родны, любімы Сталін!

— Правядуць сацыялістычны пераможны таварышу Сталіну — ура!

— Лепшым саратнікам таварыша Сталіна — ура!

Пад грым апладзяментаў і воклічы «сур'я» канферэнцыя прыняла такжэ прывітальнага пісьма любімаму правадру народу таварышу Сталіну. Канферэнцыя заслухалася справаздачы доклад сакратара оргбюро ЦК ВКП(б) па Магілеўскай вобласці тав. Рапінскага.

Сёння пачынаюцца спрэчкі па дакладу.

С. ЛАСНЕУСКІ.

ПАРТКАНАФЕРЭНЦЫЯ БОЛЬШЭВІКОЎ ПАЛЕССЯ

МАЗЫР. (Спец. нар. «Звезда»). 28 мая на ранішнім пасяджэнні прадаўжаўся спрэчка па докладе сакратара оргбюро ЦК ВКП(б) па Палескай вобласці тав. Маркіна.

На ранішнім пасяджэнні была прынята рэзалюцыя па справаздачным докладу, у якім палітычная лінія оргбюро ЦК ВКП(б) прызнана правільнай і практычная работа — здвальняючай.

Тайным галасаваннем выбран п-

нум абкома ў складзе 35 членаў і 11 кандыдатаў.

Пасля заканчэння работы канферэнцыі адбыўся першы арганізацыйны пленум абкома, на якім адкрытым галасаваннем выбрана бюро абкома ЦК ВКП(б).

Першым сакратаром абкома выбрав тав. Д. Ф. Маркін, другім — тав. Г. С. Казачонак, трэцім — тав. Л. М. Літвінава.

В. МАЧАЛЬСКІ.



27 мая адкрылася ў менскай гарадской партыйнай канферэнцыі. На здымку: група ўдзельнікаў партыйнай канферэнцыі (злева направа) тт. А. П. Штанюк — сталінскі дэманстратар, Г. А. Новак — начальнік аддзела Менскага аддзялення Заходняй чыгуначнай паліцыі, пачальнік каністар Г. П. Маврыц, арганізатар С. Ф. Лісоўскі, батальённы камісар Т. І. Мядзельскі і загадчык АМНО ЦК ВКП(б) тав. Беляеў. Фото Л. Мазалева (БСФ).

РАШУЧА ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ БССР

Ф. А. НОВІКАВА,

заг. аддзелам школ і навучі ЦК КП(б) БССР

Усё неабходнае для далейшага развіцця вышэйшай школы, для росквіту вышэйшай асветы.

Вялікі поспеху дасягнула савецкая пераважна навука і ў нашай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы. Да рэвалюцыі на Беларусі не было ні адной вышэйшай навучнай установы, мільёны людзей жылі ў невузле і цемры, беларуская мова была забаронена, нацыянальнае культура была пад ботам царскага самаларжаў. За год савецкай улады беларускі народ стварыў сваю працоўную інтэлігенцыю — настаўнікаў, аграномаў, уучоў, інжынераў, пісьменнікаў, навуковых работнікаў.

У 22 вышэйшых навучных установах БССР зараз навучаецца агулам 15.000 студэнтаў, у 80 вучылішчах і тэхнікумах Беларусі навучаецца 30.600 студэнтаў, у 20 рабфаках — 5.500 студэнтаў. Такім чынам, нашай вышэйшай навучнай школай ахоплена больш 50 тысяч маладых грамадзян нашай савецкай краіны — с'ягоў рабочых, калгаснікаў, працоўнай інтэлігенцыі.

І ўсё-ж, не глядзячы на тое, што наша вышэйшая школа штогод выпускае сотні спецыялістаў па ўсіх галінах гаспадаркі, у нас іх яшчэ даўжа не хапае. Ішчэ адчуваецца вострая патрэба ў спецыялістах.

Таварыш Молатаў на Усеазаюзнай нарадзе прывёў вельмі цікавыя лічбы, характэрныя становішча вышэйшай асветы ў нашай краіне. Ён з вялікім гонарам заявіў аб вялікай праўдзе, што ў нас няма беспартыйных спецыялістаў, што мы далі-б праўду таму, хто знайшоў-бы ў нас беспартыйнага спецыяліста.

Асабліва вялікая патрэбнасць аду-

ваецца ў спецыялістах цяпер, калі штодзёна, штогадзіна расце і жыццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі нашай радзімы. І вельмі адчуваецца на гэтым фоне росту нашых недахопы і вынікі школьніцкай работы, якую праводзілі траціцкіска-бухарынскія і нацыянал-фашысцкія бандыты ў нашай савецкай паграмаўнай рэспубліцы.

Ворагі народа, па заложню сваіх фашысцкіх гаспадароў, імкнуліся заблытаць вучэбныя планы, сарваць дысцыпліну ў вышэйшай школе, сарваць зпуск падручнікаў і навучных прыладаў. Савецкая рэвельда, пры дапамозе ўсяго народа, вырвала і знішчыла фашысцкіх гаспадароў. Такі-ж лёс чакае ўсіх тых, хто насправе рабіць у нашых вышэйшых навучных установах, як і па іншых участках сацыялістычнага будаўніцтва, сваю брудную справу.

Асноўнай задачай вышэйшых навучных устаноў з'яўляецца выхаванне і рашучая ліквідацыя вынікаў школьніцтва. Перш за ўсё трэба скончыць з адсутнасцю падручнікаў. Нашы ВУН павінны ўжо зараз уключыцца ў складанне раду падручнікаў, які-б адпавядалі патрабаванням вышэйшай школы. Асабліва клопаты трэба правесці ў справе стварэння падручнікаў па гісторыі БССР, беларускай літаратуры, навуковай граматыцы і беларускай мове. І гэта работа не церпіць ніякай адтэрміноўкі. Справа гонару навуковых работнікаў нашых ВУН амаўца за хутэйшае выкананне гэтай адказнай задачы.

Нарада павінна звярнуць выключную увагу на падрыхтоўку аспіранцкіх кадраў. Мерарыствам, якія намілілі зараз ЦК ВКП(б) і СНК, па апалядзены і ўкамплектаваны аспірантуры ў Акадэмію навук, ВДУ, мескім, магілеўскім, гомельскім педінстытутах і пры Інстытуце народнай гаспадаркі павінны забяспечыць рашучы пералом у гэтай важнейшай справе падрыхтоўкі кадраў навуковых работнікаў.

Вялікія задачы стаяць перад намі ў галіне ідэйна-палітычнага выхавання нашага студэнцтва. Неабходна шырока разгарнуць справу палітычнай асветы студэнтаў, каб яны добра арыентаваліся ў пытаннях міжнароднага становішча, пытаннях гістарычнага развіцця нашай краіны. Трэба ўзброіць наша студэнцтва вялікай рэвалюцыйнай тэорыяй Маркса-Энгельса-Леніна-Сталіна.

Барацьба за выдатную вучобу павінна спалучацца з актывным удзелам усяго студэнцтва ў агульнапалітычным жыцці краіны. На нарадзе трэба абмеркаваць пытанні аб павышэнні ўдзельнай вагі прамадзкі-палітычных дысцыплін у вучэбным плане нашых вышэйшых навучных устаноў. Гэта павінна спрыяць таму, што наш сучасны студэнт павінен навуцтва ў ВУН самастойна працаваць над творамі марксісма-ленінізма, умець на практычнай рабоце скарываць набытыя веды.

Нікуды не варта такое становішча, калі ў многіх нашых вышэйшых навучных установах адсутнічаюць палітычны павышанага тыпу на вылучэнню твораў марксісма-ленінізма. Зусім дрэнна, калі за ўвесь мінулы год у многіх нашых ВУН было зроблена па 1—2 доклады аб міжнародным становішчы. Тым часам неабходна абавязкова забяспечыць правядзенне палітычных з'яўленняў і навуковых інстытутаў, сакратары парткомаў не павінны пералучаць гэту работу студэнцкім арганізацыям, а неспрасьдана самі павінны кіраваць ёй.

На нарадзе трэба аддаць вялікую увагу абмеркаванню вучэбных планаў і праграм ВУН. Відэма-ж, што вучэбныя планы з'яўляюцца ішчэ няпоўнацэннымі (адсутнічае стабільнасць вучэбных планаў, няма паслядоўнасці ў размяшчэнні сумежных дысцыплін, няроўнамерна размяркваны дысцыпліны па семестрах, гадах і т. д.).

Корэктным чынам неабходна знішчыць шматракетнасць, бо на асобных факультэтах, напрыклад, у некаторых менскіх інстытутах, колькасць дысцыплін у семестры дасягае 13. Многа ёсць недахопаў і ў галіне арганізацыі вытворчай практыкі.

Усе намаганні трэба прыкладзіць да таго, каб да новага вучэбнага года забяспечыць нашы навучныя установы стабільным, высокакачэсным вучэбнымі планами і праграмамі.

Задача налады работнікаў вышэйшай школы БССР заключаецца і ў тым, каб па-большавіцку абмеркаваць пытанне набору на новы 1938—39 вучэбны год, размяркванна новага прыёму па факультэтах, вызначэння профілю інстытутаў і влічч дробных інстытутаў, не забяспечваючых неабходнай падрыхтоўкі нашага студэнцтва.

Трэба звярнуць асаблівую ўвагу на вылучэнне ў вышэйшых школах БССР маладых навуковых работнікаў. Навуковыя работнікі, паказваючы сябе адпаведнымі справе партыі Леніна-Сталіна, справе народа, павінны быць вылучаны на адпаведныя ўчасткі навуковай работы. Безумоўна, што кіраўнікі ВУН павінны ўсяляк аказваць дапамогу вылучаным таварышам.

Вялікія задачы стаяць перад ВУН у галіне забяспечэння пісьменнасці студэнтаў па рускай мове. Задача залучаецца ў тым, каб з вялікай настойлівасцю ўвучацца за ліквідацыю ганебнага адставання па мовах ва ўсіх вышэйшых навучных установах, за ліквідацыю вынікаў школьніцкай работы ворагаў народа, якія рускую мову ставілі наравіне з замежнай. Выжывалі ў беларускіх школах і вышэйшых навучных установаў мову вялікага брацкага рускага народа. Рашэнне ЦК ВКП(б) і СНК БССР аб абавязковым вывучэнні рускай мовы, аб мерарыствам па выкладанню рускай мовы ў беларускіх школах і ВУН забяспечвае поўную ліквідацыю вынікаў школьніцтва. Трэба толькі гэта рашэнне поўнацэнна выканаць.

Зразумела, што вышэйшых навучных устаноў БССР маюць многа недахопаў. Такія наркаматы, як Наркаммясшпрот, Наркамост, Наркамфін і інш., дрэнна кіруюць работай вышэйшых навучных устаноў сваёй сістэмай, не навілі ішчэ там большавіцкага парадку, марудна ліквідуецца вынікі школьніцтва. Асабліва дрэнна кіруе навукальнымі ўстановамі Наркамасветы БССР. Не глядзячы на сістэма-

тычную дапамогу з боку ЦК ВКП(б), Наркамасветы яшчэ не спраўляецца з кіраўніцтвам вышэйшымі навукальнымі ўстановамі. Партыйныя і камсомольскія арганізацыі вышэйшых навукальных устаноў і ЦК ЛКСМБ не ўзялі на належную вышыню палітычна-выхавальную работу, якая да апошніх дзён знаходзіцца на зусім недавальняючым узроўні. Дырэктары і загадчыкі вучэбных частак вышэйшых навукальных устаноў зусім мала займаюцца кіраўніцтвам навукальным, навуковай работай і ідэйна-палітычным выхаваннем студэнтаў. Кафедры ішчэ не сталі цэнтрам метадычнай і навукова-даследчай работы.

На Усеазаюзнай нарадзе абмеркаваў статус вышэйшай школы. Гэты статус павінен унесці парадка і сістэму ў кіраўніцтва вышэйшымі навукальнымі ўстановамі, забяспечыць усё неабходныя ўмовы для паліпшэння ўсёй работы ВУН. Абмеркаванае стагута будзе і на Усеазаюзнай нарадзе. Ён у дэўлянікі скажуць аб ім сваё слова.

Пытанні матэрыяльна-бытавых умоў савецкага студэнцтва ва ўмовах БССР таксама набываюць выключнае значэнне. Ворагі народа, якія арудвалі на працягу некалькіх год у вышэйшых навукальных установах, прыкладлі і тут сваю брудную лапу. Зараз, пасля ўмяшчэння ЦК ВКП(б), мы адчуваем студэнцкія станокі, паліпшаем жыллёвыя ўмовы і т. д. Трэба да канца і ў бліжэйшы час ліквідаваць вынікі школьніцтва ў гэтым пытанні. Неабходна забяспечыць у тэрмін, вызначана партыяй і Урадам, будаўніцтва вучэбных карпусоў і інтэрнатаў для студэнтаў нашых ВУН.

Усеазаюзная нарада работнікаў вышэйшай школы павінна прадэмаўстраваць адзіноства навукі і працы ў нашай краіне, аднасна навуковых работнікаў камуністычнай партыі, савецкай радзіме, народу; прадэмаўстраваць іх бязмежную любоў да правадраў народаў Вялікага Сталіна. Народа павінна ўскрыць усё недахопы на фронце вышэйшай асветы ў нашай рэспубліцы і намініць практычныя мерарыствы для рашучага паліпшэння работы ўсіх вышэйшых навукальных устаноў БССР.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе сяўбы яравых па абласцях і раёнах БССР на 25 мая 1938 г. (у проц.)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны), sowing area (Усяго пасеяна яравых), and percentage of completion (У проц.). Rows list various regions like Віцебская, Аршанскі, Асвейскі, etc.



150.000 рублёў за дзень атрымаў у 1937 годзе калгас імя Фрунзе, Рэчыцкага раёна. У гэтым годзе калгас выкарыстаў для сяўбы ўдзялы ўраджаі і прадстаўлен на ўдзялах сельскагаспадарчую выставу. НА ЗДЫМКУ: асцяжыны калгас (справа налева) тт. Хадарына і Мінарычкі. Фото Я. Салавейчыка.

ПЛЕНУМ ЦК ІСПАНСКОЙ КОМПАРТЫ

БАРСЕЛОНА, 26 мая. (БЕЛТА). 25 мая на пленуме Цэнтральнага Камітэта Іспанскай камуністычнай партыі выступіў член Палітбюро Міке і сакратар Мадрыцкага правінцыяльнага камітэта партыі Дыягес, які папрабаваў ўмацаванне антыфашыскага адзінства. Пасля раду выступленню было зачы-



У рэспубліканскай Іспаніі. Байцы рэспубліканскай арміі абстраляваюць італьянцаў. (Салазоро).

З'ЕЗД КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ ЗША

НЬЮ-ЁРК, 27 мая. (БЕЛТА). У сувязі з адкрыццём X з'езда камуністычнай партыі ЗША, у «Мэдyson сквер Гардэн» адбыўся масавы мітынг. На мітынг прысутнічала звыш 22 тысяч чал. Выступіўшы прамовай Генеральнага сакратара Цэнтральнага Камітэта партыі Брай Брундэр указав на неабходнасць стварэння шырокага дэмакратычнага фронту накіраванага на барацьбу з фашысцкай небяспэкай і вайной. «Камуністычная партыя, — заявіў Бру-

ЧЭХАСЛАВАЦКІ НАРОД НЕ АДСТУПІЦЬ ПЕРАД ФАШЫСЦКАЙ ПАГРОЗАЙ

ПРАГА, 28 мая. (БЕЛТА). У сувязі з патрабаваннем Генлейнаўскай партыі аб вывадзе войск з Судэты-Нямецкай вобласці наместнік старшыні Савета міністраў Чэхаславацкай дэмакратыі (соцыял-дэмакрат) заявіў карэспандэнту газеты «Право ліду» наступнае: «Урад дзейнічаў зусім абдумана, калі ён рашыўся 21 мая на некаторыя мерапрыемствы па забеспячэнню абароназдольнасці дзяржавы. Гэта было абсалютна неабходна, бо гэтыя мерапрыемствы выцякалі з пэўнай сітуацыі (гэтыя ідэі аб канцэнтраванні германскіх войск на чэхаславацкіх граніцах і аб правакацыйных выпадках тэлейнаўнаў у сувязі з падрыхтоўкай муніцыпальных выбараў); спакую станавіцца не змяняліся, урад не можа адмовіцца ад замацавання правалідных ім мерапрыемстваў. Ніхто ва ўрадзе інакш не мысліў. Толькі вымаркова народ адмаўляўся ад гарантыі сваёй незалежнасці і адступае перад небяспэкай. Булыне спакойны: усе члены ўрада шчаслівы, што яны дзейнічаюць, выказаўшы волю ўсёй нацыі».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ. У сектары Леванта — у раёне Альта-када дэ Лія Сельва — мяцежнікам пасля раду атак, падтрыманых вялікай колькасцю артылерыі і авіяцыі, удалося заняць вышнюю 1533 ўзгорак Санта-Люсія. У выніку паспяховай контратакі гэтыя вышыні былі зноў заняты рэспубліканцамі. Інтэнсіўна быў адбываюцца ў раёне Кастаньелья дэ муніцыпалітэце пачынаць старт удаўся некалькі прасунуць свае лініі.

Польскі друк аб становішчы ў Чэхаславацкім

ВАРШАВА, 27 мая. (БЕЛТА). Правакацыйнае інтэр'ю, данае Генлейнам супрацоўніку англійскай газеты «Дэйлі мейль» Прайсу, у якім Генлейн прама папракае германскім нападкам на Чэхаславакію і далучэннем Судэцкай вобласці да Германіі, расцвярджаючы, што чэхаславацкая праблема будзе зноў высуцтва Германіяй як надзвычайнае пытанне незалежна ад ходу перагавораў чэхаславацкага ўрада з Генлейнаўм. Данаму інтэр'ю — піша «Роботнік», — германскія колы надаюць вельмі вялікае значэнне. Лонданскі карэспандэнт «Кур'ер варшавскі» піша: «Усё гаворыць за тое, што Германія не намерана дапусціць сапраўднага супакоення і ўрагування становішча ў Чэхаславацкім. Больш таго, ёсць падстава меркаваць, што к канцу гэтага тыдня Германія падрыхтуе антычэхаславацкае выступленне. Трэба меркаваць, што чэхаславацкая праблема будзе зноў высуцтва Германіяй як надзвычайнае пытанне незалежна ад ходу перагавораў чэхаславацкага ўрада з Генлейнаўм. Адначасова берлінскі карэспандэнт «Кур'ер варшавскі» паведамляе аб падрыхтоўцы Германіяй «далёка ідучых крокаў».

СТРАТЫ ФАШЫСЦКАЙ АВІАЦЫІ У ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 27 мая. (БЕЛТА). Агенцтва Эспанья паведамляе, што з пачатку авіякава па 25 мая рэспубліканскай авіяцыяй і зенітнымі батарыямі збіта 125 германскіх і італьянскіх самалётаў, у тым ліку 29 бомбардыроўшчыкаў і 94 знішчальнікаў.

БАМБАРДЫРОўКА ФАШЫСЦКІМІ САМАЛЁТАМІ ФРАНЦУЗСКАГА ГОРАДА СЕРБЕРА

ПАРЫЖ, 28 мая. (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва Эспанья, эскадрылья самалётаў іспанскіх мяцежнікаў бомбардыроўвала вакал горада Сербера на французскай тэрыторыі, паблізу іспанскай граніцы. Фашысцкі самалёт скінуў пятнаццаць бомб. Вабардыроўкай зруйнаваны два будынкі і некалькі пасажырскіх вагонаў; ёсць двое раненых. Агенцтва Гэвас паведамляе, што глава французскага ўрада Далалаве аддаў распараджэнне камандуючаму 16 армейскаму раёнам выехаць у Сербер і прыняць меры для ўмацавання праціваветранай абароны. Глава ўрада таксама раіўся з марскім міністрам Камінія. Вырвана адправа некалькі суднаў у раён Сербера для абароны французскага ўзбярэжжа.

АНГЛІЙСКІ ўРАД ДАБІВАЕЦА АДВОДУ ЧЭХАСЛАВАЦКІХ ВОЙСК З ГЕРМАНСКОЙ ГРАНІЦЫ

ЛОНДАН, 26 мая. (БЕЛТА). Па словах дыпламатычнага агента англійскай газеты «Іўніг нью», англійскі ўрад абмяркоўвае з чэхаславацкім пасланцам у Лондане Масарыкам пытанне аб адводзе ўсіх чэхаславацкіх войск з пагранічных з Германіяй раёнаў.

АНТЫФАШЫСЦКАЯ ДЭМАНАСТРАЦЫЯ У ВЕНЕ

ПРАГА, 27 мая. (БЕЛТА). Газета «Право ліду» паведамляе, што ўчора ў Вене адбылася новая рабочая дэманстрацыя. Дэманстранты пратэставалі супроць увядзення хлебных карткаў. Газета піша, што толькі ў Вене арыштавана 600 чалавек, сярод якіх знаходзіцца таксама відны кіраўнік аўстрыйскіх нацыянал-соцыялістаў.

Палёты германскіх самалётаў над польскай тэрыторыяй

ВАРШАВА, 28 мая. (БЕЛТА). Па паведамленню газеты «Ілюстраваны кур'ер цоленскі», у апошнія дні пачаліся выпадкі парушэння польскай граніцы германскімі самалётамі. 26 мая над мясцовасцю Руда (Верхняя Сілезія) з'явіўся германскі самалёт, які зрабіўшы некалькі кругоў, паляцеў назаў у напрамку германскай Сілезіі. 27 мая, днём, паведамляе газета, у пагранічных раёнах польскай Верхняй Сілезіі з'явілася шэсць германскіх самалётаў. Яны зрабілі гэдзіны палёт над польскай тэрыторыяй і затым павярнулі ў напрамку Глейвіца (германская Сілезія). У той жа дзень, у мясцовасці Буковец (Паморскае ваяводства) зрабіўшы «вымушчаную» пасадку германскі ваенны самалёт з Кенігсберга. Лётчык і самалёт затрыманы польскімі ўладамі.

НЕАБХОДНУЮ ДАВАІ СКУРАНОЎ І ДУБІЛНА-ВІСТРАТАВАЙ ПРАМЫСЛОВАЦКАЙ НАШАГА САЮЗА

ЛАВОВАЯ КАРА. ПРЫМАЕЦЦА ў НЕАБМЕЖАВАНАЙ КОЛЬКАСЦІ РАЙЗАГАМІ, КРАМАМІ І СКЛАДАМІ СІАЖЫЖКА-ПРАПРАЦЫ ПА ФАСТАНОВЛЕННЫМ ЦЕНАМ. У ГЛЫБІННЫХ ПУНКТАХ: ДАВАІ 15 НАП. ІГР. АБО 150 РУБ. ТОМА Я ІНА 8 НАП. ІГР. АБО 80 РУБ. ТОМА. АПРАЧА ТАГО АПЛАЧВАЕЦЦА КОШТ ВЫВАЗКІ НА ЗАПОВУНКТЫ БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАПТАРА НА СНАБЖЭННЮ І ЗВЫТУ СКУРАПРАМЫСЛОВАЦКІ «БЕЛСКУР» НАВЫВІТ.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА РАБОТНІКАЎ МАСТАЦТВАЎ

26 і 27 мая ў горадзе Менску праходзіла ўсебеларуская нарада актыва работнікаў мастацтваў, скліканая Упраўленнем па справах мастацтваў і СНК БССР. Народа абмеркавала пытанні падрыхтоўкі да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве ў 1938 годзе і заслухала інфармацыю аб ідэі тэатра, музычных устаноў і інш. мастацкіх аддзяленнях на падрыхтоўцы да выбараў у Варжоўны Совет БССР.

Даклад аб падрыхтоўцы да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве зрабіў начальнік Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР тав. Патапейка. Мерапрыемствы, якія намераны правесці бюро ЦК КП(б)Б і СНК БССР па падрыхтоўцы дэкады, патрабуюць ад усіх работнікаў мастацтваў нашай ордэнаснай БССР вельміаўнай работы, работы па ўздзею ўсёго фронту мастацтваў БССР. Аднак, т. Патапейка ў сваім дакладзе нічога канкрэтнага не сказаў аб тым, што-ж робіцца зараз, пасля рашэння бюро ЦК КП(б)Б і СНК БССР, які гэтыя рашэнне праводзіць у жыццё. Вось чаму выступленні работнікаў тэатраў, музычных устаноў, мастакоў і кампазітараў у рэзкай крытычнай форме абсалютна правільнымі.

Работнікі мастацтваў прама і адкрыта ставілі пытанне аб тым, што Упраўленне па справах мастацтваў не забяспечвае міраўніцтва фронту мастацтва, а яго аддзельны — тэатральны, музычны, мастацкі — вяртаюць аўтарытэтам у работнікаў мастацтваў не карыстаюцца, дапамогі ніякай не аказваюць. Выступіўшы таварыш вельмі правільна крытыкаваў адзін з культурасветработы ЦК КП(б)Б, які тэма мінш за дрэннай работай Упраўлення па справах мастацтваў.

Рэзка і правільна крытыка, аднак неспадабалася тав. Патапейку і ў сваёй заключнай прамове ён з прыўзнятым голасам паспрабаваў пакрытыкаваць на тым, што сапраўды правільна крытыкаваў Упраўленне, зноў абвінаў, прыгавор «неадкладна» і «рашучы» меры. А дастаткова прывесці адзін факт з Тэатра оперы і балета, каб яшчэ раз паказаць, што ў нашым тэатры Упраўлення па справах мастацтваў тав. Патапейка словы разыхадзіцца са справай. Не глядзячы на шматлікія сігналы друку і грамадскасці, тав. Патапейка мёршына па апошнім дзень з ганебным становішчам у тэатры. Тое-ж можна сказаць і ў адносінах саюза савецкіх кампазітараў і саюза савецкіх мастакоў.

Удзельнікі нарады пасля дэлягацыйнага абмеркавання пытанні прынялі асабліва рашучыя меры па ўдзялах работнікаў мастацтваў БССР, у якім заключнае ўключылі ў адзіную падрыхтоўку да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве.

ДЗЯРЖЫЦЬК (парк імя Горькага, тэл. 33-723). Сёння ВЯЛІКАЕ ПРАДСТАУЛЕННЕ ў 3-х аддзяленнях. У праграме ЛЕПШЫЯ СОВЕЦКІЯ НУМАРЫ І АТРАКЦЫЯНЫ. Пачатак у 9 г. вечара. Каса адкрыта з 12 да 2 г. і з 5 да 9 г.

Беларускае оперы і балета (Паміж дзярж. і рэпубл. тэатра) 29 мая ЦІХІ ДНІ Каса адкрыта з 11-2 і з 5-9 г. веч. Пачатак у 8 г. веч. 30 мая — рэпубл. тэатра ў 12 гадзін дзярж. МАРЫНА ПЕРАСЦЯРОГА

Кіно «Пролетарыі» ГОД 19-ты Гукавыя кінотэатр «Інтэрнацыяналь» ЗАЛІТАЦЬ АГНІ Кіно «Спартак» СВЯТА СВ. ЕРГЕНА Дзіцячыя кінотэатр 1. Вывядзі падарожніц 2. «Кожны дом» 3. Бяжэлюцкая мышы 4. «Дружынка» Кінотэатр «Навіны дня» 1. Журнал Савозніхронік № 24. 2. Журнал Беларэжніхронік № 12. 3. «Кожны дом».

НАРКАМЗЕМ БССР ДАВОДЗІТЬ ДА ВЕДАМА, ШТО ІНКУБАТАРНА-ПТУШКАВODНЫЯ СТАНЦЫ ПРАДАЮЦЬ сутагных куранят ПАРОДЫ БЕЛЫ ЛЕГОРН Цана за куранё — 1 руб. ПРОДАЖ КУРАНЯТ праводзіцца таварыствам АБМЕМ НА ЯЯЦЫ ад племянных кур. У гэтым выпадку за кожнае куранё патрабуецца злата на інкубатарную станцыю 2 яёі і дапазіт 25 кап., аб беспародна — 25 кап. Кураняты прадуюцца ў інкубатарна-птушкаводных станцыях, якія аказваюцца ў існуючых гарадах: у МЕНСКУ, па вул. Апанасага, 76; у ГОМЕЛІ, па вул. Нямечкай, 9; у ОРШЫ, па вул. Савецкай, 28; у ПОЛАЦКУ, па вул. Махіраўскай, 20; у СЛУЦКУ, па вул. Парыскай ка-муны, 48; у БАБРУСКУ, па вул. Цягель-на, 14; у БАРЫСАВЕ, па вул. Розы Люк-сембург, 11/18; у КАЛІНКАВІЧАХ — на інкубатар-най станцыі, а таксама ў раённых цэнтрах — КРЫЧАВЕ, ГАРАДКУ і АСПІ-ВІЧАХ. Кураняты прадуюцца калгасам, саўгасам, калгасікам, рабочым, служ-жачым і аднаасобнікам у неабмежаванай колькасці па прапагу МАЯ і ЧЭРВЕНА ІЮНІ. Жалоджыны атрымаць дадатковую інфармацыю могуць звяртацца: Дом Урада, Наркамзём БССР, пакой № 118; тэл. № 25-125, або непасрэдна па інкубатарнай станцыі. НАРКАМЗЕМ БССР.

Даўвагі КАЛГАСАЎ, КАЛГАСНІКАЎ І АДНААСОБНІКАЎ Загатай лэйце НЕАБХОДНУЮ ДАВАІ СКУРАНОЎ І ДУБІЛНА-ВІСТРАТАВАЙ ПРАМЫСЛОВАЦКАЙ НАШАГА САЮЗА ЛАВОВАЯ КАРА ПРЫМАЕЦЦА ў НЕАБМЕЖАВАНАЙ КОЛЬКАСЦІ РАЙЗАГАМІ, КРАМАМІ І СКЛАДАМІ СІАЖЫЖКА-ПРАПРАЦЫ ПА ФАСТАНОВЛЕННЫМ ЦЕНАМ. У ГЛЫБІННЫХ ПУНКТАХ: ДАВАІ 15 НАП. ІГР. АБО 150 РУБ. ТОМА Я ІНА 8 НАП. ІГР. АБО 80 РУБ. ТОМА. АПРАЧА ТАГО АПЛАЧВАЕЦЦА КОШТ ВЫВАЗКІ НА ЗАПОВУНКТЫ БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАПТАРА НА СНАБЖЭННЮ І ЗВЫТУ СКУРАПРАМЫСЛОВАЦКІ «БЕЛСКУР» НАВЫВІТ.

ПЛЯЦ ВОЛІ МАСКОЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЗВЯР'ЯНЕЦ АДКРЫТ ПШОДЗВЕННА з 9 г. ран. да 11 г. веч. АПОШНІЯ ГАСТРОЎ Неустрашымга Украінец МАКСА з групай ЛЬВОВ-велькаў. Штодзеньна з выступленнямі ў 12 г. 5 г. і 9 г. веч. ДЫРКІЦЫЯ. СПІШЫЦЕ ВАЧЫЦЫ!

АБВЯШЧАЕЦЦА ПРЫЁМ на першы курс у фінансаво-знанамічны ІНСТЫТУТ НКФ ССР, які знаходзіцца ў ГАРАДАХ: ЛЕНІНГРАДЗЕ — канал Грыбае-ва 30/32; ІРКУЦКУ — вул. Леніна 15/17; РАСТОВЕ па-ДАВУ—Інгельса, 77; КАЗАНІ — вул. К. Маркса 43; САРАТАВЕ — вул. Сако і Ванцо-ві, 15; ТАШКЕНЦЕ — вул. Арпа-Пая 91. ХАРКАВЕ — вул. Л. Берэга 7. Умовы прыёму можна атрымаць па ўказаных адрасах. НКФ ССР.

ПАТРЭБНЫ ШОФЕРЫ Звартацца ў выдвецтва «Звязда», Савецкая 49, пакой 2 ад 1-2 г. дна да т. Фрыдмана. ДРУКАРНІ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» патрэбны: кваліфікаваныя ЛІНАТЫШТЫ, ВІСТРАПІШЧЫКІ, ДРУКАРЫ па класкай напісьце, ДРУКАРЫ-АМЕРЫКАНШЧЫКІ, НАКЛАДЧЫЦЫ. Звартацца па адрасу: Савецкая 49, другі паверх, пакой № 3, з 12 да 2 г. дна.